



ДНЕВНАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ ▾

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ ▾

НОРМАТИВНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ▾

ВЫБЕРИ
ФАКУЛЬТЕТ ▾

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ▾

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ▾



Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам



Беларуская мова

Размер файла: 185.9 Kb

Дата: 20.02.2025

Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» для атрымання агульнай вышэйшай і спецыяльнай вышэйшай адукацыі

Скачать



Біялогія

Размер файла: 253.15 Kb

Дата: 20.02.2025

Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Біялогія» для атрымання агульнай вышэйшай і спецыяльнай вышэйшай адукацыі

Скачать



Биология

Размер файла: 296.44 Kb

Дата: 20.02.2025

Программа вступительных испытаний по учебному предмету «Биология» для получения общего высшего и специального высшего образования

Скачать



Заочная форма обучения

МОНИТОРИНГ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

План приема

Сведения о ходе приема документов

Расписание экзаменов и консультаций

Объявления

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ

Порядок приема

Список документов, необходимых для подачи в приемную комиссию

Лица, имеющие право участвовать в конкурсе для получения высшего образования

Сроки вступительной кампании

Подготовительные курсы и консультации

Сроки и стоимость обучения

Расчетный счет для оплаты за обучение

Конкурс и проходной балл

Минимальные проходные баллы ЦТ

Бланк договора (платное за счет хозяйства)

Бланк договора (платное личные средства)



<https://abit.ggau.by/zaochnoe/info/programmy>